

Секция 1. Традиция и современная книжная культура

поступления в данные фонды новых материалов, представляющих интерес для юных читателей детской библиотеки. Современные тенденции в области формирования, организации и хранения фондов краеведческих материалов и местных изданий состоят преимущественно в недостаточности материального обеспечения для пополнения фондов и одновременным смещением интереса читательской аудитории с печатных источников к цифровым.

Деятельность библиотеки по формированию и сохранности краеведческого фонда представляет собой последовательность со-вокупных усилий высокопрофессионального коллектива сотрудников по накоплению и поддержанию на должном уровне краеведческих материалов и материалов фонда местных изданий.

Список использованных источников

1. Латышев, О. Ю. Духовно-нравственное воспитание на казачьих традициях в социализации учащихся, студентов и ученых / О. Ю. Латышев, Е. В. Петрова, Н. А. Шамшева. — Саарбрюккен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. — 260 с.
2. Латышев, О. Ю. Вопросы архитектуры и искусства в социализации учащихся, студентов и ученых / О. Ю. Латышев, В. Н. Ильин, Л. Н. Макарова, В. А. Подкопаева. — Саарбрюккен : LAP Lambert Academic publishing. — 2018. — 109 с.
3. Латышев, О. Ю. Историко-художественное краеведение в социализации учащихся, студентов и ученых / О. Ю. Латышев, В. Н. Ильин, Л. Н. Макарова, В. А. Подкопаева. — Саарбрюккен : LAP Lambert Academic publishing. — 2016. — 140 с.
4. Латышев, О. Ю. Литературное и лингвистическое краеведение в социализации учащихся, студентов и ученых / О. Ю. Латышев, Л. П. Чайкина. — Саарбрюккен : LAP Lambert Academic publishing. — 2015. — 223 с.

УДК 811.161.3'355

В. А. Мандзік
канд. філал. наук
ЦДБКМіЛ НАН Беларусі, г. Мінск

«АРФАЭПІЧНЫ СЛОЎНІК БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ» ЯК КРЫНІЦА ЗВЕСТАК ПА НАРМАТЫЎНАЙ КАНСАНАНТНАЙ ДЫСТРЫБУЦЫІ

Артыкул прысвежаны аналізу корпуса першага ў айчынным мовазнаўстве арфаэпічнага слоўніка з мэтай вызначэння нарматыўных правіл дыstryбуцыі зычных. Разгледжаны прыклады адлюстравання/неадлюстравання асіміляцыйных змяненняў па розных прыкметах, паказаны найбольш тыповыя дыstryбуцыйныя мадэлі.

Адной з актуальных задач беларускай лінгвістыкі з'яўляецца вырашэнне тэарэтычных і прыкладных праблем дыферэнцыяцыі і інтэрпрэтацыі адзінак фанетычнай сістэмы літаратурнай мовы шляхам устанаўлення дыstryбуцыйных адносін на сегментным і суперсегментным узроўнях. Згодна з В. С. Ахманавай, дыstryбуцыя — гэта «сукупнасць («клас») усіх акружэнняў (кантэкстаў), у якіх можа сустракацца дадзеная моўная адзінка, у процівагу ўсім тым акружэнням, у якіх яна сустракацца не можа» [1, с. 132]. У адносінах да фанетычнай сістэмы дыstryбуцыяй называюць размеркованне гукавых адзінак адносна адной, дазволенае законамі пэўнай мовы. Напрыклад, дыstryбуцыя звонкіх зычных у беларускай літаратурнай мове вызначаецца тым, што яны сустракаюцца ў пачатку і сярэдзіне слова, не ўжываюцца ў канцы слова перад паўзай; могуць спалучацца з галоснымі, санорнымі і іншымі звонкімі зычными.

На неабходнасць устанаўлення як мага больш падрабязнага рэестра дыstryбуцыйных карэліцый звязаталі ўвагу многія айчынныя і рускія лінгвісты. Так, М. С. Трубяцкай адзначаў, што спалучэнні фанем падпарадкоўваюцца ў любой мове сваім асаблівым законам, якія неабходна ўстанаўліваюцца для кожнай мовы асобна [2, с. 265]. Дыstryбуцыйныя абмежаванні, якія накладваюцца на гукі ў тэксле, вывучаў А. І. Падлужны, указваючы, што іх вызначэнне з'яўляецца адным з найбольш пэўных сродкаў выяўлення нейтралізацый фанем [3, с. 47–54]. Абагульніла ж звесткі пра спалучальнасць гукаў у межах беларускіх і іншамоўных лексем Л. Ц. Выгонная. Яны падаюцца ў раздзеле «Спалучэнні гукаў у межах слова» фундаментальнага выдання «Фанетыка беларускай літаратурнай мовы» [4]. На сённяшні дзень ён з'яўляецца самай поўнай, але не выгчарпальнай крыніцай звестак пра кансанантную дыstryбуцыю ў фанетычнай сістэме беларускай літаратурнай мовы.

Зайважым, што пры выяўленні асаблівасцей размерковання фанем варта ўлічваць спецыфіку арганізацыі маўленчай плыні. Так, законы кансанантнай дыstryбуцыі могуць адрознівацца пры іх устанаўленні на аснове аналізу вымаўлення а) ізаліваних складоў і слоў; б) сінтагмаў і фраз з улікам фразавага і слоўнага націску, інтанацыйных мадэлей выказвання. У першым выпадку гаворка ідзе пра сегментны ўзровень дыstryбуцыі, калі фанетычныя адзінкі з'яўляюцца адrezкамі неперарывнага гучання ў маўленчай плыні. У другім выпадку — пра суперсегментны, калі вызначальную ролю ў арганізацыі маўлення бяруць на сябе прасадычныя сродкі — інтанацыя і націск (фразавы, тактавы, слоўны). Значнай падзеяй для далейшага эфектуўнага даследавання кансанантнай дыstryбуцыі на сегментным узроўні стала выданне перша-

Секция 1. Традиция и современная книжная культура

га ў айчыннай лінгвістыцы «Арфаэлічнага слоўніка беларускай мовы» [5], які дае практычны матэрыял адносна актуальных норматыўных правіл спалучальнасці гукаў у межах слова.

З'яўленне такога даведніка было абумоўлена вострай неабходнасцю арфаэлічнай кадыфікацыі, пранікненнем у мову вялікай колькасці новых слоў, вымаўленне якіх патрабуе спецыяльнай фанетычнай адаптациі. Да выдання гэтай працы адзінай лексіка-графічнай крыніцай па нарматыўным вымаўленні быў «Слоўнік беларускай мовы» [6], аднак і там падавалася транскрыпцыя не цэльных слоў (і не ўсіх лексем), а толькі асобных кансанантных спалучэнняў. Арфаэлічны слоўнік, дзе прадстаўлена поўная транскрыпцыя (найболыш просты і даступны спосаб візуалізацыі гукавога матэрыялу, заснаваны на адназначнай адпаведнасці літар і гукаў) значнай колькасці слоў, што зараз актыўна функцыянуюць у літаратурнай мове, дае шырокія магчымасці для ўсебакова-га даследавання нарматыўнай фанетычнай дыstryбуцыі, у тым ліку на прыкладзе новай запазычанай лексікі.

Рэестр слоўніка складзены з улікам цэлага шэрагу камбінаторных кансанантных змяненняў, уласцівых для гукавога ладу беларускай мовы. Як вядома, асіміляцыйныя працэсы ў спалучэннях зычных прыводзяць або да частковых змен гукаў, або да поўнага іх прыпадабнення. У першым выпадку суседнія гукі становяцца падобнымі адзін да аднаго толькі па некаторых прыкметах: звонкія становяцца глухімі ([урúс], на пісьме — *груз*; [рушаваты], на пісьме — *рубцаваты*), глухія — звонкімі ([пак’эдбóт], на пісьме — *пакетбот*), цвёрдые — мяккімі ([паз’м’эн:a], на пісьме — *пазменна*), свісцячыя — шыпячымі ([ж:авáны], на пісьме — *зжаваны*). Нярэд-кія выпадкі ўзнікнення некалькіх пазіцыйных змяненняў у адным кансанантным спалучэнні: так, слова [*áiз’б’эрх*] (на пісьме — *айсберг*) дэманструе асіміляцыю адначасова па звонкасці і па мяккасці.

У другім выпадку, пры поўнай асіміляцыі, адзін зычны цалкам прыпадабняецца да другога, абодва гукі становяцца якасна аднолькавымі і ўзнікаюць падоўжаныя зычныя. Так, калі выбухныя аказваюцца перад афрыкатамі, яны змяняюцца на адпаведныя афрыкаты: [*інтэрнэц:энтр*] (на пісьме — *інтэрнэм-цэнтр*), [*мáчын*] (на пісьме — *матчын*).

Зыходзячы з матэрыялаў слоўніка, нарматыўная беларуская фанетыка не ведае выключэнняў з правіла дыstryбуцыі звонкіх і глухіх зычных. У шматкампанентных кансанантных спалучэннях побач могуць быць гукі аднаго класа: або толькі звонкія, або толькі глухія (санорныя пры гэтым спалучаюцца з абодвумя класамі). У выніку аглушэння і азванчэння ўтвараюцца двух- і трохкампа-

нентныя групы шумных зычных, у тым ліку на стыку складаных і складанаскарочаных слоў: [ф’іспадрыхтобу́ка] (на пісьме — *фізпадрыхтоўка*), [атшукáц’] (на пісьме — *адшукаць*), [супстáнцы́я] (на пісьме — *субстанцыя*), [в’эздую́ты] (на пісьме — *весцготы*), [эдзэмпл’ар] (на пісьме — *экзэмплár*), [інтэрнèдбáнк’інх] (на пісьме — *інтэрнэт-банкінг*), [флэждбýск] (на пісьме — *блэш-дыск*). Пры гэтых на стыку асноў кампазітаў, у першую чаргу з запазычанымі часткамі, могуць утварацца кансанантныя спалучэнні, не характэрныя для ўнутрыслойнай фанетыкі і не апісаныя дагэтуль у да-ведачнай літаратуры: *йсд* ([брэйдáнс], на пісьме — *брэйк-данс*), *нхкл* ([бóйл’інхклúп], на пісьме — *боулінг-клуб*), *нх*: ([картынх:ол], на пісьме — *картынг-хол*), *йк:л* ([бáйк:лúп], на пісьме — *байк-клуб*), *йсб’* ([брэйсб’іт], на пісьме — *брэйк-біт*) і інш.

Што датычыць такой пашыранай у беларускім маўленні з’явы, як асімляцыяне змякчэнне зычных, то ў слоўніку знаходзім не-каторая дыstryбуцыйная варыянты. Аднастайна з пункту по-глядзу карэляцыйных адносін зафіксавана рэгулярнае змякчэнне свісцячых [c], [з] перад мяkkіm зычнымі, акрамя заднеязычных [k’], [r’], [x’], а таксама свісцячых [z] і [ц] перад мяkkіm [v’]. Аднак гэтае правіла не дзеянічае ў пазіцыі зневеняга сандхі — на мяжы частак складаных і складанаскарочаных слоў: [уазл’іфт], а не [уазл’іфт] (на пісьме — *газліфт*); [радыус’эктар], а не [рà-дыус’в’эктар] (на пісьме — *радыус-вектар*); [бл’щ’в’іктарына], а не [бл’щ’в’іктарына] (на пісьме — *бліцвіктарына*). Такім чынам, у дыstryбуцыйнай сістэме з’яўляюцца кансанантныя спалучэнні «цвёрды свісцячы + мяkkі». Акрамя таго, раўнапраўнымі ў беларускай фанетычнай сістэме прызнаюцца спалучэнні **нз’ і н’з’, нс’ і н’с’**: [б’энз’інавы] і [б’эн’з’інавы] (на пісьме — *бензінавы*), [канс’эрвант] і [кан’с’эрвант] (на пісьме — *кансервант*). Названыя спалучэнні, відавочна, не толькі пашыраюць межы дыstryбуцыйных адносін, але і адпавядаюць реальнай моўнай практыцы.

Карэляцыйныя адносіны паміж свісцячымі [з], [c] і шыпячымі [ш] і [ж] вызначаюцца тым, што ў выпадках, калі свісцячыя зычныя аказваюцца перад шыпячымі, шляхам поўнай асімляцыі яны прыпадабняюцца да шыпячых: [маж:ачóк] (на пісьме — *мажжасачок*), [раш:ум’эц:a] (на пісьме — *расшумецца*), [б’ізнэш:кóла] (на пісьме — *бізнес-школа*). Аднак адваротны працэс — прыпадабненне шыпячых да свісцячых — у слоўніку не зафіксаваны. Адзначым, што такую асімляцыю ў папярэдніх фанетычных даследаваннях рэкамендавалі пераважна для граматычных форм слоў (купаешся, (на) речцы), а ў арфаэпічным слоўніку пададзены пачатковыя формы. І ў іх спалучэнні «шипячы + свісцячы»

Секция 1. Традиция и современная книжная культура

(*ши*, *ши'*, *жз*, *жз'*, *шс*, *шс'*, *жк*', *чс*, *чц*, *чц'*) паслядоўна перадаўца без асіміляцыйных змен: [мýшща], [звышщ'іск], [звыжза-дáча], [м'іжэ'эмны], [м'ішса́тавы], [м'ішс'эзоны], [м'іжк'аржá-ны], [нàчса́стáу], [в'ідавóчца], [н'эпа́чч'іва] (на пісьме — *мышица*, *звышщицк*, *звышзадача*, *міжземны*, *міжсартавы*, *міжсезонны*, *міждзяржаўны*, *начастаў*, *відавочца*, *непачціва*).

Такім чынам, корпус «Арфаэпічнага слоўніка беларускай мовы» дазваляе даследаваць нарматыўную кансанантную дыstryбуцыю на прыкладзе значнага фанетычнага матэрыялу. Гэта дае магчымасць устанаўліваць дыstryбуцыйныя мадэлі, прасочваць аднастайнасць іх функцыянавання, фарміраваць корпус магчымых кансанантных спалучэнняў.

Спіс выкарыстаных крыніц

1. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. — Изд. 2-е, стер. — М. : Едиториал УРСС, 2004. — 569 с.
2. Трубецкой, Н. С. Основы фонологии / Н. С. Трубецкой ; пер. с нем. А. А. Холодовича ; под ред. С. Д. Кацнельсона. — Москва : Аспект Пресс, 2000. — 352 с.
3. Падлужны, А. І. Фаналагічнае сістэма беларускай літаратурнай мовы / А. І. Падлужны. — Мінск : Навука і тэхніка, 1969. — 144 с.
4. Выгонная, Л. Ц. Спалучэнні гукаў у межах слова / Л. Ц. Выгонная // Фанетыка беларускай літаратурнай мовы / І. Р. Бурлыка [і інш.] ; рэд. А. І. Падлужны. — Мінск, 1989. — С. 142–224.
5. Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.] ; уклад.: В. П. Русак [і інш.] ; рэдкал.: В. П. Русак, Ю. С. Гецэвіч, С. І. Лысы. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — 757 с.
6. Слоўнік беларускай мовы: Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне / Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа АН БССР ; Пад рэд. М. В. Бірлыкі. — Мінск : БелСЭ, 1987. — 903 с.

УДК 27-36:003.3(476)

Я. А. Мацкевіч

студэнтка, БДТУ

Навук. кір. — канд. філал. н., дац. У. І. Куліковіч

АГІЯГРАФІЧНЫ КАНОН СТАРАЖЫТНАГА БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА (НА ПРЫКЛАДЗЕ «ЖЫЦІЯ ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ»)

Уводзіны. Перыядам, да якога адносіцца старажытная літаратура, прынята лічыць XI – першую палову XIII стст. У гэты час актыў-